

## КЛАРА ПАНЮЦІЧ\*

Кожны раз, сустрагаючы гэтую жанчыну або праста згадваючы пра яе, перагонваешся ў тым, што сапраўдным Настаўнікам трэба нарадзіцца. Зразумела, у педагогічнай прафесіі неабходна агульнае выхаванне, прафесійная эрудыцыя, пастаяннае са-маўдасканаленне, любоў і павага да навучэнцаў, велізарнае жаданне працацаць... Але многае, відаць, вырашаюць прыродныя дадзенныя, спадчыннасць.

Нарадзілася Клара Макараўна Панюціч 16 студзеня 1938 г. у вёсцы Арэхаўна Ушацкага раёна ў сям'і настаўнікаў. Таму невыпадкова, што пасля заканчэння мясцовай сямігодкі яна паступі-

\* Першы варыянт нарыса апублікованы ў суаўтарстве з С. Фа-  
цеевай у часопісе «Роднае слова» (№ I, 2013 г.).

ла ў Полацкае педагогічнае вучылішча, а потым – у Мінскі педагагічны інстытут імя А. Горкага. Імкненне да самаўдасканалення і грунтоўнай тэарэтычнай падрыхтоўкі, адчуванне народнага слова, захапленне яго вобразнасцю і мілагучнасцю скіравалі здольную і зацікаўленую студэнтку ў дыялекталагічны гурток. Тут былі пасяяны ў яе душы першыя зянніткі сапраўднай навукі, што так ураджайна пазней узраслі на ніве беларускай лінгвістыкі (больш за 100 навуковых і вучэбна-метадычных публікаций за педагогічную кар'еру). Але спачатку была настаўніцкая праца ў Пятровіцкай сярэдняй школе Смалявіцкага раёна, потым вучоба ў аспірантуры пры кафедры беларускага мовазнаўства Мінскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя А. Горкага пад кіраўніцтвам прафесара Фёдара Янкоўскага па даследаванні гаворак Ушаччыны, паспяховая абарона кандыдацкай дысертацыі «Лексіка сучаснай народнай гаворкі Ушаччыны (найменні асоб і іх харектарыстыка)» [2]. Пазней сваё дысертацыйнае даследаванне яна апублікавала асобнай кнігай, якая і да гэтага часу застаецца актуальным і запатрабаваным выданнем для мова-знаўцаў, незаменным дарадцам для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў [1].

У працы прааналізавана дыялектная сістэма найменняў роднасці і сваяцтва, а таксама лексіка, якой харектарызујуць людзей паводле іх узросту, фізічнага стану, паводзін, адносін да працоўнай дзейнасці. Паказаны асаблівасці семантыкі занатаванай лексікі, адметнасці ўтварэння і ўжывання ў гаворках Ушаччыны, судносіны з лексічнай сістэмай літаратурнай мовы і іншых беларускіх гаворак, прыведзена этымалогія паасобных найменняў. Матэрыялам даследавання сталі ўласныя запісы, зробленыя на Ушаччыне ў 1960–1970 гг., выкарыстаны таксама друкаваныя і рукапісныя дыялектныя слоўнікі, этнографічныя і фальклорныя крыніцы, творы мастацкай літаратуры, матэрыялы кандыдацкіх дысертацый, этымалагічныя, перакладныя, тлумачальныя і іншыя слоўнікі славянскіх моў.

У 1970-я гады на кафедры беларускага мовазнаўства пад кіраўніцтвам Фёдара Янкоўскага распачалася падрыхтоўка і публікацыя серыі вучэбных дапаможнікаў па сучаснай беларускай

мове для студэнтаў педагогічных спецыяльнасцей. І Клара Панюціч актыўна і годна ўключылася ў гэтую справу. Яе раздзелы ў дапаможніках «Сучасная беларуская літаратурная мова: Лексікалогія. Фанетыка. Арфаграфія» (3-е выд., 1993 г.), «Сучасная беларуская літаратурная мова: марфалогія» (3-е выд., 1997 г.), «Сучасная беларуская літаратурная мова: практычныя заняткі» (3-е выд., 1995 г.), «Сучасная беларуская літаратурная мова: кантрольныя працы» (3-е выд., 2000 г.), «Курсавыя працы па беларускай мове» (1990 г.) і іншыя вылучаюцца стройнасцю пабудовы, лагічнасцю і паслядоўнасцю выкладу тэарэтычнага матэрыялу, удала і дакладна падабранымі ілюстрацыямі. Тоё самае можна сказаць пра раздзелы, напісаныя ёй у дапаможніках па беларускай мове для вучняў і абітурыентаў, што таксама неаднаразова перавыдаваліся (напрыклад, «Беларуская мова: тэорыя, тэсты» пад рэд. Н. Гаўрош; 3-е выд., 2008 г.).

Асобна варта адзначыць дапаможнік для студэнтаў «Практыкум па беларускай мове» (апошнє выданне ў 2010 г.), напісаны ў саўтарстве з такім аўтарытэтным беларускімі вучонымі, як Іван Лепешаў і Галіна Малажай – таксама вучнямі Фёдара Янкоўскага. Навуковая вартасць і практычная запатрабаванасць гэтай працы найбольш пераканальна вызначаецца ўжо тым, што яна вытрымала аж пяць выданняў!

Шмат часу, намаганняў, прафесійнага таленту і любові Клара Макараўна аддала актыўнай грамадскай дзеяннасці. Яна пастаняна працавала куратарам у студэнцкіх групах, годна выконвала абязязкі намесніка дэкана па навуковай работе. Уменне арганізаваць студэнтаў і калег да працы, выключная пунктуальнасць і ўзорная дысцыплінаванасць, памяркоўная патрабаванасць і выключная самааддача, спагадлівасць і шчырасць ва ўзаемадносінах, дабрыня і пастаянная гатоўнасць прыйсці на дапамогу – вось асноўныя вызначальныя рысы Клары Макараўны, чалавечыя і прафесійныя, рысы, за якія яе паважаюць і шануюць шматлікія ўдзячныя вучні і калегі, усе, хто ведае яе.

У 2008 г. Клара Макараўна Панюціч пакінула выкладчыцкую працу, але па-ранейшаму цікавіцца справамі роднага ўніверсітэта, кафедры, клопатамі і трывогамі, якімі жыве alma mater. Мала-

дзейшым калегам заўсёды радасна і прыемна сустракацца з ёй, абмяркоўваць творчыя праблемы, слухаць карысныя парады.

### Літаратура

1. Панюціч, К. М. Лексіка народных гаворак / К. М. Панюціч ; пад рэд. Ф. М. Янкоўскага. – Мінск : Вышэйшая школа, 1976. – 127 с.
2. Панютич, К. М. Лексика современного народного говора Ушаччины (наименования лиц и их характеристика) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / К. М. Панютич ; Ин-т языкоznания АН БССР. – Минск, 1971. – 23 с.

## ЯЎГЕНІЯ РАМАНОВІЧ

Важкія здабыткі і дасягненні любой галіны навукі складаюцца з многіх сотняў і тысяч дробных унёскаў асобных даследчыкаў, кожны з якіх аддаў сваю пацерку ў агульную скарбонку. І не варта ўзважваць і вылічваць цану канкрэтнага вучонага ў агульнім працэсе вывучэння навакольнага свету, у імкненні спазнаць, адкрыць ісціну. Важна – і тага галоўнае – не забыць ніводнага працаўніка, не згубіць жводнай пацеркі здабытых ведаў і выказаць нашу шчырую ўдзялнасць кожнаму даследчыку.

Нарадзілася Яўгенія Міхайлаўна Рамановіч 6 ліпеня 1922 г. у вёсцы Дараганава Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці. Незадоўга да гэтага сюды з Петраграда ў ліку «дваццаціпяцісячнікаў» для арганізацыі на Міншчыне першых камун, калгасаў і саўгасаў быў накіраваны бацька Міхаіл Мікалаевіч Рамановіч. Прывезены ў армію ў 1912 г., ён прайшоў нялёгкімі шляхамі Першай сусветнай і Грамадзянскай войнаў, удзельнічаў у рэвалюцыі 1917 г. Маці, Юлія Пракопаўна Курыловіч, хатняя гаспадыня, і бацька былі родам з вёскі Стральцы Гродзенскага раёна.

Праз кожныя два гады сям'я пераязджала на іншае месца, таму ўжо з самага ранняга дзяцінства Яўгенія Рамановіч пазнаёмілася з жыццём, побытам, культурай і традыцыямі беларускай вёскі ў розных рэгіёнах Міншчыны. Усё жыцце яна з прыемнасцю ўспамінала часы, праведзеныя ў Дараганаве, Цімкавічах, Рымашах, Тарасаве, Соснах і іншых дарагіх сэрцу вёсках свайго